

**Дзяржаўная навуковая ўстанова “Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі”**

220072, г. Мінск, вул. Сурганава, д.1, к.2  
тэл./факс (017) 284-18-85, e-mail: iml.basnet.by

**Інфармацыйнае пісьмо**

*Паважаныя калегі!*

Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі запрашае прыняць удзел у Міжнароднай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі “**Максім Танк у кантэксце славянскіх літаратур**”, прысвечанай 100-годдзю з дня нараджэння акадэміка НАН Беларусі, народнага паэта, лаўрэата Ленінскай прэміі СССР і Дзяржаўных прэмій СССР і БССР Максіма Танка, якая адбудзецца **17-18 верасня 2012 г.**

**Напрамкі працы канферэнцыі:**

- Жыццё і творчасць Максіма Танка ў дыялогу славянскіх літаратур;
- Пазалітаратурныя і ўнутрылітаратурныя фактары танкаўскага паэтычнага стылю;
- Максім Танк – перакладчык, крытык, публіцыст; пераклады яго паэзіі на мовы славянскіх народаў;
- Дзённікі і эпістальны Максіма Танка, невядомыя старонкі біяграфіі паэта;
- Паэтычныя жанры, віды, формы верша ў сучаснай паэзіі; суаднесенасць зместавых і фармальных узроўняў паэтычнага твора;
- Мова твораў Максіма Танка;
- Вывучэнне творчасці паэта ў сярэднеадукацыйных і вышэйшых навучальных установах: новыя метадалагічныя падыходы і прынцыпы.

**Формы ўдзелу ў канферэнцыі:**

Даклад – да 15 хвілін;

Паведамленне – да 7 хвілін.

**Рабочыя мовы:** беларуская, руская, украінская, польская.

Да **5 верасня 2012 г.** просім дасылаць у аргкамітэт (на адрас інстытута: 220072, г. Мінск, вул. Сурганава, д.1, кор.2, Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Б, аддзел тэорыі і гісторыі літаратуры ці на e-mail: swkol71@list.ru) матэрыялы выступленняў і **заяўку ў наступнай форме:**

Прозвішча, імя, імя па бацьку (у поўнай форме) \_\_\_\_\_

Месца працы \_\_\_\_\_

Пасада \_\_\_\_\_

Вучоная ступень, вучонае званне \_\_\_\_\_  
Тэлефон, e-mail: \_\_\_\_\_  
Хатні адрас \_\_\_\_\_  
Назва даклада / паведамлення \_\_\_\_\_  
Напрамак працы канферэнцыі \_\_\_\_\_

Аб неабходнасці браніравання нумара ў гасцініцы просьба паведаміць да 1 верасня 2012 г. Праезд, харчаванне і пражыванне ўдзельнікаў канферэнцыі ажыццяўляецца за кошт камандзіруючых арганізацый.

**Патрабаванні да афармлення выступленняў:** гарнітура шрыфта Times New Roman, памер шрыфта – 14, інтэрвал – адзінарны, палі – 20 мм, злева – 25 мм, аб’ём – да 6 старонак, зноскі афармляць у тэксце ў квадратных дужках (напрыклад, [2, с.5]), спіс выкарыстаных крыніц размяшчаць у канцы даклада / паведамлення ў адпаведнасці з паслядоўнасцю іх выкарыстання ў тэксце. Пажадана не рабіць лішніх прабелаў, не выкарыстоўваць аўтаматычную табуляцыю і нумарацыю, двукоссе перадаваць праз «елачкі». Зверху злева паўтлустым шрыфтам – прозвішча і ініцыялы (Пятрова І.Н.); наступны радок злева – горад і месца працы (г. Мінск, Беларускае дзяржаўнае педагагічнае ўніверсітэт імя Максіма Танка); праз інтэрвал па цэнтры – паўтлустым шрыфтам вялікімі літарамі назва даклада; праз інтэрвал – тэкст даклада / паведамлення; у канцы пасля тэксту па цэнтры – спіс выкарыстаных крыніц.

Па выніках правядзення канферэнцыі будзе апублікаваны зборнік навуковых артыкулаў. Аргкамітэт будзе праводзіць адбор дакладаў, якія адпавядаюць заяўленым напрамкам працы канферэнцыі, для ўключэння ў зборнік. Аргкамітэт пакідае за сабой права рэдагавання і скарачэння матэрыялаў.

**Кантактныя тэлефоны:** аддзел тэорыі і гісторыі літаратуры – (017) 284-25-01; прыёмная інстытута – (017) 284-18-85.